

УДК 947.2

А.А. Дамарад, дац., канд. гіст. навук (БДТУ, г. Мінск)

ЗЯМЕЛЬНЫЯ ПАЖАЛАВАННІ 14-16 СТ. ЯК ФАКТАР ЗАЦВЕРДЖАННЯ Ў ДВАРАНСТВЕ

Шляхецкае землеўладанне мае глыбокія карані. Першае наданне зямлі пад умовай ваеннай службы адносіцца да 1254 г. Сістэматычна раздача земляў за ваенную службу пачалася з часоў Вітаўта, калі зневенепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага было дас-таткова складаным. З часоў вялікага князя Казіміра такія раздачы ста-новяцца масавымі.

Першапачаткова памер зямельных уладанняў, з якіх ратнік ехаў на вайну, не быў дакладна вызначаны. Шмат залежала ад абставін, пры якіх вялікі князь надзяляў яго зямлёй. У крыніцах можна сустрэць наданне шляхце звычайных сялянскіх надзелаў за ваенную службу. Напрыклад, вялікі князь Казімір надаў Юшку Кгірдавічу на баярскую службу зямлю Драбоўшчыну, якая была раней лавецкай зямлёй. Ад-начасова можна сустрэць і падараванні ўчасткаў зямлі большых, чым сялянская служба. Так, Жыгімонт Аўгуст у 1551 г. пацвердзіў баяры-ну Багдану Лазаревічу прывілей «на два селища пустовских за службу земскую» [1, с. 51].

Умовы адбывання ваеннай службы у другой палове 14 – 16 ст. даволі слаба акрэсленыя. Тады яшчэ не былі прыняты агульнадзяржаўныя акты па яе рэгламентацыі. Верагодна, што нормы рыцарской службы ў кожным канкрэтным выпадку былі абумоўленыя двухбаковой дамовай паміж сеньёрам і васалам. Прычым асноўная маса зямельных наданняў 15 ст. увогуле не звязана напрамую з асабістай ваеннай службою. Часцей проста агаворана колькасць ваяроў, якіх выстаўляе землеўласнік. Ю.М. Бохан небезпадстаўна сцвярджаў пра высокую верагоднасць менавіта асабістай службы землеўласніка ў складзе паспалітага рушання, нават разам з т.зв. «пochtамі» [2, ст. 290]. Між тым розныя фінансавыя магчымасці феададаў ВКЛ прывозілі, часам, да адбывання вайсковай службы асабіста, але нават без зброі. Напрыклад, у 1567 г. згадваецца прадстаўнік Навагрудскага павета «Стась Неверовіч, чоловек велми убоги, пеш с посохом». У менскім павеце Андрэй Шчалковіч з'явіўся на вайну «пешо з вилами». [3 с. 460, 504].

Абавязковым этапам у працэдуры падаравання зямлі была вы-дача спецыяльнай падаравальнай граматы. Заключным этапам было уядзенне ў валоданне падараванай зямлёй. Гэта значыць, што адпа-ведная грамата зачытвалася публічна перад насельніцтвам той мясцовасці, дзе знаходзілася падараваная нерухомасць, а затым разам

з вопісам падаравання перадавалася новаму уладальніку зямлі. Акра-
мя того, акт рэгістраўся ў кнігах мясцовага суда.

Патрэбна адзначыць, што час ад часу ўлады праводзілі праверку
правоў на зямлю. Гэтак каралева Бона ў 1534 г. пачала такую працу ў
Кобрынскім павеце, паводле якой усе змяне-шляхта павінны былі да-
кументальна пацвердзіць правамернасць валодання сваімі маёнткамі.
За тымі, хто меў адпаведныя дакументы, зямлю пакінулі. А між тым
22 сям'і кобрынскай шляхты не змаглі прадставіць ніякіх папер. У
выніку каралева Бона канфіскавала гэтыя землі на сваю карысць [4, с.
С.31.].

Невыпадкова, што аграрная рэформа ўзбудзіла незадаволенасць
шляхты. Настрой шляхты адлюстраваўся ў выступленнях на соймах
перыяду 50-60-х гадоў XVI ст. Улічваючы цяжкае ваеннае становішча
дзяржавы, шляхта выступіла з цэлым шэрагам абвінавачванняў у бок
рэформы і імкнулася заставіць лічыцца з яе маёмаснымі інтэрэсамі.

Дзякуючы таму, што ў сярэдзіне XVI ст. шляхта кансалідавалася
ў адзіне саслоўе, больш адцягваць задавальненне яе патрэб
вярхоўная ўлада не магла. Да гэтага часу была выпрацавана цэлая
праграма, выканання якой шляхта дабівалася на соймах. Яна жадала
вызвалення ад усіх, у тым ліку і ўскосных падаткаў, ураўнання ў пра-
вах з земельнай арыстакратыяй, стварэння выбарнага суда, якому былі
б падсудны землеўладальнікі без усялякіх выключэнняў.

Між тым дваранскі статус быў звязаны не толькі з
землеўладаннем, але і прызнаннем на сацыяльна-палітычным узроўні,
у прыватнасці – гербавым пабрацімстве.

Менавіта апісаныя акалічнасці былі выкарыстаны ужо ўладамі
Расійскай імперыі у XIX ст. для праверкі дваранскіх правоў шляхты
пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Менавіта валоданне зямлёю і гербам
было галоўным спосабам замацаваць дваранскі статус.

ЛІТАРАТУРА

1. Литовская метрика. Книга записей 3 (1440-1498). Vilnius: aral Publishing House. – 159 с.
2. Бохан, Ю. М. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV – канцы XVI ст. / Ю.М. Бохан. Мн.: Беларуская навука, 2008. – 449 с.
3. Русская историческая библиотека. Т. 33. Пописы войска ВКЛ 1528, 1565, 1567 гг. Прага, 1915.
4. Менжинский, В.С. Феодальное землевладение в западной Белоруссии во второй четверти XVI в. // Крестьяне и сельское хозяйство России. – М., 1989.